

Ігнат Абдзіраловіч

АДВЕЧНЫМ ШЛЯХАМ

Дасьледзіны беларускага съветагляду

**Вільня
1921
Львоў
2007**



Парафія свт. Кірила Тураўскага, г.Львоў

Перавыдаецца з захаваным асаблівасцю арыгіналу

Час, калі трэба журыцца
Душою на съежых магілах
Пуста-пранёсшыхся днёў.

М.Багдановіч

Нашы часы - часы агульнай заблутанасыці, часы пайстайнья праменых, быццам, ідэалаў й іх канечнага зынікання праз нядайгі час... Тоё, што раней здавалася чыстым і съветлым, штодзенна аплятаецца жыцьцёвым брудам і пылам. Так зынікаюць праменныя ідэалы, пакідаючы роспач і безнадзейнасць. Ў такія часы адзінокая чалавечая душа шукае, пераглядаючы ўсё тое, што здавалася каштоўным, съятым і жаданым.

I

**Беларусь як граніца паміж Усходам і Захадам. -
Грунтоўная ад'знака беларускай гісторыі - духовае
ваганье паміж Усходам і Захадам. - Тыповыя ад'знакі
Ўсходу і Захаду. - Мэсыянізм Усходу і Захаду.**

На беларускую справу прызывычайліся глядзець як на нешта надтаяныя, нявызначанае, ня маючае ў сабе духу жывога, каторы можа даць беларусам права на законнае сярод іншых народаў істнаванье. Ў нявыразнасці беларускай культуры хочуць бачыць духовую съмерць народу, яго няздольнасць вызначаць свой ўласны ідэал. Фармальна мы павінны згадзіцца, што ў нас неакрэслена культура, што ў нас смутны гістарычныя шляхі, але ў гэтым ня можна бачыць духовай беднасці нашага народу, яго няздольнасці ўласным крокам ісьці да вытварэння ўласных формаў жыцьця, - не, жыцьцёвия акалічнасці даводзяць аб іншым, што навет меней здольныя, меней сільныя народы вытварылі культурна-вызначанае жыцьцё. Калі беларускі народ не стварыў выразнай культуры, дык гэта дзеля таго, што ў гістарычнай спадчыне яго была вялікая трагэдыя народнага духу, якую перажыць выпала толькі двум-тром эўрапэйскім народам: Беларусь ад X веку і да гэтай пары фактычна зьяўляецца полем змагання двох кірункаў эўрапэйскай, пеўна арыйскай,

культуры - заходняга і ўсходняга. Граніца абодвух упłyваў, падзяляючы славянства на два станы, праходзіць праз Беларусь, Украіну і хаваеца ў балканскіх краёх.

Дзесяцёхвяковое ваганье съведчыць аб tym, што беларусы, як украінцы і балканскія славяны, не маглі шчыра прылучыцца ні да аднаго, ні да другога кірунку. Мы не зрабіліся народам Усходу, але не прынялі й культуры Зах. Эўропы. За ўесь час нас пачалі зваць цёмным, дзікім народам.

Толькі па форме мы лічыліся каталікамі або праваслаўнымі, грамадзянамі Масквы і Рәсей або Польшчы. Направер мы былі благімі сынамі і цэркви і касцёлу і “ojczynu” і “отечства”. Толькі найбольш дрэнныя, духова-распусныя элемэнты нашага народу, як даўней - шляхта, а ў апошнія часы - частка страціўшай сувязь з народам інтэлігэнцыі, ўцяклі ад беларускага карэнья, пакідаючы народ на свой ўласны лёс. І народ застаўся жыць сам па сабе: духовым жыццём - з ідэаламі і пераконанынямі паганскаі веры, гаспадарчым - з прадпрадвечнымі прыладамі земляробства: сахой, драўлянай бараной, цэпам і жорнамі, ў tym “вечным бары”, аб каторым так жудасна пяе наш беларускі паэт.

Але адмовіўшыся ад карысці выразнай культуры ў яе поўнасьці, народ схаваў незалежнасць свайго духу. І вось зараз, калі набліжаецца вялікі крызис датыхчасовых ідэалаў, калі ўся “культура” знаходзіцца ў небяспечы і гатова разваліцца ў руіны, беларускі народ - як быццам зьнімаючы з яго векавыя ланцугі - прабуджаеца да жыцця, да шуканья новых ідэалаў, да стварэння новых падставаў чалавечага жыцця.

Гэта - праўда, што мы мала маем, гэта - праўда, што мы шукалі па чужых дарогах і, не знайшоўшы, або здрадзілі бацькаўшчыну і шлі да чужынцаў, або вагаліся паміж варожымі кірункамі. Але зараз прыходзяць часы, калі багач зрабіўся бедаком і пойдзе на вялікі шлях шукаць з намі, гаротнымі, новага багацця, новага чалавечага ідэалу. А з глыбіні вякоў пазірае на нас Скарына, такі ж вагаўшыся, шукаючы, і, жадаючы нас, кажа:

“Над зімнымі хвальямі Дзьвіны я быў візантыйцам - Юрым, а ў Кракаве, куды мяне пацягнула за эўрапейскаю ведай, - лацінікам Францішкам. А дапраўды, я ня быў ні Юрым, ні Францішкам, а быў вольным, незалежным духам, якога вы шукаеце, духам агульначалавечым толькі ў беларускай скуре. Шукайце ж!”

ЗЬМЕСТ

Разьдзел I

Беларусь як граніца паміж Усходам і Захадам. •
Грунтоўная ад'знака беларускай гісторыі - духовае
ваганье паміж Усходам і Захадам. • Тыповыя ад'знакі
Усходу і Захаду. Мэсыянізм Усходу і Захаду 3

Разьдзел II

Стварэнье формаў і змаганье з імі - гістарычны зъмест
эўрапейскага жыцця. • Жывучасць соцыяльнай формы. •
Духовае мяшчанства. • Патрэба зъменнай, лічайся формы.. 13

Разьдзел III

Творчасць як жыццёвая падстава. • Творчасць як
космічна сіла. • Сучасная палітычная чыннасць не
запэўняе соцыяльнай творчасці. • Незалежніцкае
імкненне. • “Ўсё істнуючае – разумна”... • “Ўсё¹
істнуючае – неразумна”... • “Ўсё істнуючае – творча”. 20

Разьдзел IV

Гістарычны шуканыні няпрымусовых формаў
соцыяльнага аб'яднання. • Сучасная каапэрацыя як узор
няпрымусовага злучэння. • Адвачны шлях 32

так, як казала ўласнае сумленьне, хацела ісьці за сваімі ўласнымі імкненіямі, чула, што гэта - непатрэбна “зьвязаваць ярма цяжкія і незнасімья і ўскладаць на плечы людзям”. І ўцякала ад гвалцячага жыцця, шукала свайго ратунку.

І як вызваленые яшчэ на зары чалавецтва, загучэлі чароўныя вечна-прыгожыя, вечна-жывыя слова Бога аднаўленья, Бога ўлас-красенъя:

“Прыходзьце да Мяне ўсе струджаныя і пакрыўджаныя і я супа-кою вас. Бярыце ярмо маё на сябе і навучэцеся ад мяне; бо я - съцілы і съмірны сэрцам, і знайдзеце спакой душам вашым. Бо ярмо маё - добрае, і цяжар мой лёгкі”.

Так у глыбіні вякоў знайшло свой выраз імкненіне заравой чала-вечай души ісьці ўласным шляхам да боскае творчасці, скінуўшы ланцугі тугі і пакуты. І цяпер прафужданыя да творчасці народныя масы, чуючы ў сабе прысутнасць творчай Міравой души, з пеўна-сцю кажуць: “творачы – зруйнuem”.

Вільня, 12 траўня 1921 г.

Ваганьне паміж Захадам і Ўсходам і шчырая няпрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога зьяўлецца асноўнаю адзнакаю гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарэны, аб якім да гэтай пары няведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пеўна, што і той і другі разам, адбівае гэтае зъявішча беларускага духу ў індывідуальнасці, ў душы нашага першага інтэлігэнта. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігэнцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны.

Ў X веку славяншчына прымае хрест, а разам шмат чаго як спадчыну з гаспадарсьцьвеннага, эканамічнага і духовага ўстрою Візантыйска-Рымскай Імперыі. Заходнія славяны бяруць лацінскі ўзор, ўсходнія - візантыйскі. Беларусь апніяеца паміж варожымі кірункамі. Об'ектыўны стан рэчаў вымагае прыняцця новае культуры, але гэтая культура ня творыцца арганічна, а накідаецца неперапрацаваная народным духам. Ўсходнія і заходнія славяны прымаюць эўрапейскую культуру з яе формальнага боку. Беларусь з гэтага часу пачынае вагацца. Як тая Рагнеда, ўзятая ў палон кн. Валадзімірам, Беларусь павінна хрысьціць сваіх дзяцей пад прымусам на ўсходні ўзор, але выховавае іх на стары капыл паганцамі, ў нялюбасці да ўсходняга хрысьціянства. Крывавая барацьба паміж кіеўскім і полацкім (беларускім) князямі вызначае той час беларускай гісторыі і адбівецца навет ў “Слове аб палку Ігараўе”, дзе плецца аб вялікай бойцы на Нямізе, ля Менску. Гэты ж літаратурыні памятнік адбівае і другую рысу тагачасных беларусаў: зрабіўшыся хрысьціянамі, яны не запомнілі аб сваіх старых пераконаньнях; князь Усяслаў Чараўнік - добры хрысьціянін: ён слухае утраню ў Полацку, але абыртаецца сівым ваўком і бяжыць да кіеўскай Софіі на абедню.

Прыхільнасць да старой паганскай веры зрабіла тое, што ў XIII в. Беларусь злучаецца з “паганскай” яшчэ Літвой. Мусібыць, Зыніч літоўскага князя гарэў ярчэй, чымся крыжы кіеўскага князя і польскага караля.

Часы Гэдыміна, калі кругом пачалося зьбіраныне славянскіх земляў: на ўсходзе - Калітой, на захадзе - Лакеткам, а асабліва часы Альгерда і Вітаўта даводзяць, што беларускі народ выказаў шмат гаспадарсьцьвеннай, арганізацыйнай здольнасці. Пасьпех Масквы сапсаваў Літве-Беларусі зьдзейсніць аб'яднаныне “ўсех Русі”. Візантыйская культура з яе ідэяй самадзяржаўнасці дапамагла Маскве стварыць з частак Русі, фінскіх і татарскіх земляў вялікую

моцную дзяржаву. Беларускае ваганьне і навыразнасць зрабіліся ў тых часы фатальныі. Неакрэсленая палітыка Вітаўта, яго прыхільнасць да польскага шляхоцтва, яго навызначаныя адносіны да беларускіх князёў і народу, зрабілі тое, што Беларусь траціц гаспадарсьцьвенную незалежнасць, а разам і магчымасць выказаць свой культурны твар.

Паміралі паганская багі, а новых так і ня прызнаў беларускі народ. Прышла рэфармацыя, кінуліся беларусы шукаць новае слова, але і новае слова іх не задаволіла. Толькі старыя муры па вёсках і мястечках съведчаць, што ў самае сэрца Беларусі прыйшло кальвінскае казаньне, але не затрымалася, памёrlа. За ім прыйшло каталіцтва. І вось, прыпадкова, дзеля чыста тэрыторыяльнай стычнасці то з ўсходняй, то з заходняй культурай беларусы падзяляюцца на дзіве часткі, але застаюцца варожымі і няпрыхільнымі да абедзівюх.

З гэтага часу ваганьне народнага разуму і сумлення ня перапыняеца. Гэтаму ваганьню пачынае адпавядашаць і блутанье па нашым краі дзяржаўнай граніцы. То далёка на ўсход заходзіць яна і ў тых паветах, дзе цяпер запомнілі аб польскім панаваныні, захаваліся граматы і гэрбы “Gospodara Korola ego mіlоњcі slawnaj ramiaci Іukgimonta” і Уладыслава і іншых, то наадварот, ў глыбіне Літвы вырастает магільны курган “ваяводы рускага цара” - глыбока ў нашай старонцы гаспадарылі тады казацкія шаблі.

Так плылі вякі... зноў на нашай памяці пьюць воду з Дняпра польскія коні, а праз колькі тыдняў над Бугам і Віслай гарыць нялічныя дымныя агні ворагаў і чуваць маркотную валгарскую песнью.

Да нашага часу беларускі народ ня ставіць апору ні ўсходняй, ні заходняй хвалі і яны вольна перакочваюцца над яго галавой. Страціўши ў сабе вольнага паганца, што маліўся пню, зыліваўся духам з вялікімі сіламі зямлі, пяяў прыгожыя песні, сустрачаючы вяснянкамі Вясну або хаваючы Купалу, што мог вольна адпавядашаць і вольнаму дыханью ветру і руху свае душы, - страціўши ўсё гэта, беларус ня ўбачыў нічога прынаднага і ў новым складзе жыцця. Ўплывы Захаду і ўсходу ў перакручаных, спэцыфічна славянскіх, часам карыкатурных выразах круцілі і гвалцілі душу беларуса, толькі прымушаючы яго ўбачыць, што ў чужой скуры заўсёды дрэнна, што трэба вытварыць нешта сваё, роднае, блізкае, арганічнае. Шмат вякоў беларусы вялі змаганьне з чужынскімі варожымі ўплывамі за сваю душу, і, здаецца, прыбліжаюцца часы, што будзе яна вольнай. Жыццё ставіць мяжу старажытным ідэалам і кліча беларускі на-

ня зынішчыць яе. Добры прыклад зноў - Расея. Тамака зынішчана ня толькі ўласнасць на нярухомасць, а амаль і самая нярухомасць, затое ўласнасць на рухомыя рэчы яшчэ павялічылася. Ні ў аднай старонцы жыццё чалавека не раўняецца некалькім фунтам хлеба, а ў Расеі гэта - факт.

Адсутнасць прымусу павінна пранікнуць увесы грамадзкі быт: палітычны, эканамічны, моральны бакі жыцця, бо толькі з гэтай умовай знойдзе свой выраз творчасць як асобы, так і соцыяльнага цэлага. Ў гэтым - наша надзея, ў гэтым нагад на прадсъвет і запраўдны жыццёўы кірунак.

Не адразу ўсяго дасягнуць. Не адразу выхаваць творчую адзінку. Будучына належыць да творчай асобы, але яшчэ доўгія гады “мёртвия будуць хаваць сваіх мерыцвякоў”. І неchalавечы ўціск, і неміласэрныя рэвалюцыі, і паўстаныні павінна яшчэ перанесці чалавецтва. То, што ісцнует цяпер: прымусовае гаспадарства, ўрады, цвёрды закон, турма, кара - ёсьць вынік чалавечай, грамадзянскай нятворчасці. Гэта ўсё згіне не пад прымусам, ня будзе зруйнована сілай, а будзе зруйнована далейшай чалавечай творчасцю. Бо калі сілай зынішчыць істнуючы парадак, дык нятворчасць сучаснай чалавечай масы створыць сабе назаўтра яшчэ горшыя кайданы, турмы і муки. Такі досыльед усіх рэвалюцыяў старавечнасці і сучаснасці.

Тыя погляды, якія тут выяўлены, шмат каму здадуцца анахізмам. Ад гэтага шыльду, як ад кожнае іншае вызначаючыя формы, трэба адмовіцца, бо ён мае ўжо свой перакручаны жыццёўы зъмест, і заместа развагі лепей прывесці для зъясненія такую расейскую частушку:

“Анархистик утащил
Полушубок тёткін,
Ах, тому ль его учил
Господин Крапоткін?”

Гэтыя эскізы мелі на мэце не правядзенне якіх-небудзь групавых поглядаў, а выяўленыне тae істоты жыцця, якая існавала ад самага пачатку чалавецтва і рабіла спробы зрэалізавацца ў розных кірунках: эльлінскай культуры, хрысьціянсьціве, гуманізме, ў демакратычным і соцыялістычным рухах, паміж іншым і ў анархізме, покуль усе гэтыя рухі не зъмярцвіла застылая форма. На шляху чалавечай творчасці вырастала перашкода ў постасці, хочучай валацца формы. І форма захапляла жыццё, дыктавала свае ўмовы. А чалавечая душа рвалася з яе кайданоў, хацела спарадкаваць жыццё

Перад істнуючымі ідэаламі - буржуазным і соцыялістычным - кааперацыя ў сваёй цэласці галавы ня схіле. Рух соцыялістычнай кааперацыі, дзе яна падпрарадкоўваецца марксіцкаму ідэалу, толькі вынятак, які яшчэ больш падчыркавае агульнае правіла.

Кааперацыя ня кажа: “Я маю гатовую праўду: прыходзь і бяры”, яна толькі кажа: “Твары, творачы – руйнуем”. Ў кааперацыі няма гатовых шаблёнаў, штампаў на кожны выпадак жыцьця; калі такія штампы зьяўлююцца, жыцьцё іх выкідае вельмі лёгка, без рэвалюцыяў, за вакно.

Ў сваім аб'яднаныні асоб кааперацыя не застаецца абавязковай: калі табе па дарозе, ідзі разам, а не - ідзі, куды хочаш. Жыцьцё та-
кое вялікае і яшчэ незразумелае, што ня можа быць штампаваных,
для ўсіх абавязковых, шляхоў.

Кааперацыя ня мае гатовых рэцэптаў палепшання жыцьця. Ма-
ючы вялікія эканамічныя заданьні, яна ведае, што сваймі каапера-
тывамі не замесьціць усяго гандлю і вытвару. Калі ёсьць незразуме-
лыя тэорэтыкі (Шарль Жыд), што кажуць, быццам кааперацыя захо-
піць усю эканамічную справу ў свае рукі, дык сапраўдная каапера-
цыя адказвае яму: “Дурны хлопец, ці можна жыцьцю прадмаўляць
гатовыя шляхи”.

Але пеўна, што праўдзівы жыцьцёвы кірунак - той, якім ідзе каа-
перацыя.

* * *

Пеўна, што выпрашэнье будучыны - ў зыніштажэнні прыму-
су, ў аб'яднаныні ўсяго грамадзянства для здавалення яго патрэб
у такія грамады, якія падобны да сучасных кааператываў. Кожны
павінен быць вольны ў сваіх жаданьнях. Ніякіх прымусовых ах-
вяр, ніякіх багоў не павінна быць. Вытвар, гандаль, прасьвета, гас-
падарчыя патрэбы здавалююцца вольнымі аб'яднанынімі спажыў-
цоў і вытварцоў.

Гэта цяпер здаецца дзіўным і немагчымым, але жыцьцё кіруеца на
гэты шлях. Мы надта здэморалізаваны прымусам, што ня можам адра-
зу стаць вольнымі, навет марыць аб гэтым. Але галоўнае жаданьне ча-
лавека, гэта - жаданьне быць вольным, быць тварцом свайго жыцьця.

Тыя перашкоды, што здаюцца нязломнымі, ўпадуць разам з пры-
мусам. Такія забабоны, як прыватная ўласнасць, якая становіць камень датыкання буржуазных і соцыялістычных вучэньняў, яны згі-
нуць, як туман перад сонцем, калі згіне прымус, калі запануе воль-
ная творчая асоба. Прымусам не абараніць прыватнай уласнасці і

род, зыняважаны і забіты, ісьці пароўні з іншым на будоўлю новага агульначалавечага ідэалу.

Ў гэты час хай будзе нашым правадыром і съветачам старажытны Скарына, “доктар лекарскіх навук з славнага места Палацку”, што хацеў лячыць беларускі народ праменнямі духовай асьветы. Ён на сабе адчуў гвалт чужацкіх культур і ня признаў іх сваім ў сваім сэрцы. Першы ад усіх пазнаў, што толькі праз раззвіццё асабістага і народнага духу дойдзем мы да ўсечалавечага ідэалу, і на мужыцкую простую мову пераклаў Св. Кнігу - тады адзіны праменчык усечалавечнасці.

За ім цягнеца карагод, што шукалі свайго ўласнага духу, вагалі-
ся, расчарававаліся і гінулі.

Не знайшоў свае праўды вялікі Адам і згінуў на чужыне з болем
ў сэрцы; блуталіся романтыкі, ў глыбіне сэрца хаваючы нуду і скар-
гу. Наша пакаленне павінна стаць апошнім чарадой пад пахмур-
ным пажагнанынем Скарыны: “І на ўсходзе і на заходзе - шукайце!”.

Даўгія вякі беларусы стаялі на раздарожжы: адзін шлях кіраваў-
ся на заход, другі на ўсход; так нашыя съежкі, пачынаючыся ра-
зам, расходзіліся ў розныя, праціўныя бакі.

Праўда, вызначанасць абодвых культурных тыпуў пад ўплывам
часу вельмі сапсовалася: ўсходніе жыцьцёві прымае заходня-эўрапейс-
кія адзнакі і наадварот; цяпер трудна казаць аб розніцы, якая істна-
вала паміж візантыйцамі і лацінствам, але, ў кожным разе, і да гэтай
пары моцна адчуваюцца культурныя асобнасці абодвых тыпуў.

Аб духовым выглядзе ўсходніх славянаў казалі шмат. Найболей
выразнаю адзнакаю іх харектару зьяўляеца нахіласць да усяго
скрайнага, выразнага, ясна падкрэсленага. Ўсходні славянін ня лю-
біць нічога палавіннага, вечна шукае нейкай агульнай, адналітай
формы, якой і пасъвячае сваё жыцьцё. Выкаваная на візантыйцкіх
узорах, так вырасла маскоўская гаспадарсцьвеннасць, якой былі
пасъвеченны ўсе другія бакі культурнага жыцьця краю. Прыхиль-
насць да выразнай аб'яднаўчай формі, да аканчальнага і бязумоў-
нага правядзення яе ў жыцьцё вызначылася ў ідэі адзінай палітыч-
най улады. “Уся ўлада цару” - гэты покліч так блізкі па свайму па-
літычнаму зьместу да лёзунгу сучасных усходніх максімалістau:
“Уся ўлада саветам”, і ў абодвых выпадках паказвае, што іх дух - не
затрымлівацца пасярэдзіне, што кожную форму трэба правясыці ў
найбольшай чыстаце.

“Коль любіть - так без разсудку,

Коль ругнуть - так сгоряча,
Коль рубнуть - так уж сплеча...” -

вось як характарызуе сябе велікарос. Калі ён незадаволены істнуючым, дык яго абхоплівае зуда перавярнуць ўсё дагары нагамі. Такой рысай адзначавалася ўся чыннасьць Пятра, гэта ж бачым і ў сучаснасьці. Абхапіць ўсё жыцьцё разам, зъмяніць і вялікае і малое, пранікнуць далейшыя куткі жыцьця аднёю прызнанай формай, адмітуючы бяз ніякага жалю ўсё непадобнае, - ідэя Ўсходу ўсіх яго палітычных, соцыяльных і духоўных кірунках.

Ўходні чалавек лічыць, што жыцьцё павінна быць вызначаным, што ў ім хаваецца нейкая адзіная праўдзівая сутнасьць, каторую і патрэбна вызначыць. Дзеля гэтага на Ўходзе ня могуць ужыцца дзіве праціўныя ідэі; калі на Захадзе барацьба вынікае толькі ў асобыя часы агульнага спалоху і тады па ўсёй зямлі ідзе забойства, гараша з вогнішчы з гэрэтыкамі і ворагамі, але потым, супакоіўшыся, варожыя кірункі мірна істнуюць разам і знаходзяць компраміс, згоду - змаганьне на Ўходзе ідзе да той пары, пакуль ня згіне апошні адкрыты вораг. Там компрамісу няма, ўступкі ня робіцца ні ў аднэй драбніцы. Дзеля гэтага, на Ўходзе адвеку садзяць у турмы і зьневажаюць чалавека не за дзеі, а за тое, што ён голіць або ня голіць бараду або ня так, як трэба, носіць вопратку. Ўсе драбніцы, ўсе абставіны жыцьця вымagaюць акрэсьленыя вызначанасьці. Ўва ўсіх павінен быць адзін выгляд, адны пераконаныні, адзін погляд на жыцьцё. Гэтым тлумачыцца дзіцячая самапеўнасьць расейскіх камуністычных, што яны ўсё жыцьцё пераробяць на адзін капыл. Чуваць, што яны лічаць неабходным стварыць сваю ўласную рэлігію, каб і ў гэтай галіне жыцьцё мела аднальковы выгляд.

Такія жыцьцёвывя адносіны зусім незразумелы для Захаду; ягоная культура, наадварот, ўся вырасла на барацьбе з скрайнімі кірункамі, якія захацелі абхапіць жыцьцё цалком. У Зах. Эўропе ня вытрымала спробы ідэя адзінай рэлігіі: каталіцтва не апанавала ўсіх краёў, а нарадзіла шмат пратэстанскіх вучэнняў, што далёка разышиліся як ад свайго карэння, так і паміж сабой. Не зraelізавалася ідэя “Свяшчэннай Імпэрыі”, хоць у працягу сярэдніх вякоў гэтае пытаньне стаяла на чарзе. Імпэрыя рассыпалася на 5-6 неспадобных адзін да аднаго гаспадарсьцьвенных арганізмаў, разлучаных географічна і так сама разлучна пайшоўшых у сваім культурным жыцьці.

Такі лёс кожнай шырокай ідэі, якая хоча абхапіць ўсё жыцьцё: яе ў Зах. Эўропе затруць, скароцяць, абцягнуць тысячамі компрамісаў.

кім крокам ідзе славянская колёнізацыя, пакуль цяжкая рука земскай ўлады не накладае ярмо на новыя колёніі і не аплятае іх прымусам гаспадарсьцьвеннасці.

Да позніяга веку затрымалася адна такая грамада, якая давала магчымасць дыхаць іншым паветрам украінскім і беларускім сялянам. Гэта - Запарожская Сеча. Адсутнасьць прымусу да сваіх сяброў была галоўнаю яе ад'знакаю: прыходзіў, хто хацеў і адыходзіў, калі яму падабалася. Сеча з аружжам у руках бараніла чалавече права на волю і незалежнасьць, але ніколі ня была разбойным гняздом гульташоў і зладзеяў, як яе хочуць выставіць шляхоцкія гісторыкі. Запарожцы жылі працай, займаліся гандлем, ездзілі чумакаваць па соль у Крым, займаліся рыбным і зверавым промыслам, некаторыя навет працавалі на ральлі ў сваіх хутарох. Але пацяг да вольнага, бяспрымусовага істнаванья гнаў іх зноў і з правага і з левага берагу Дняпра ў незаўсёды сыйтую і добра ўбраную Сечу, каб тут даць волю сваім індывідуальным жаданьям, хоць і былі яны вельмі простыя і здаваліся гульней, добрым таварыствам і першбытным спортам.

* * *

Цяпер істнаванье такіх рыцарстваў-брацтваў - немагчыма (а шкада!), бо прымусовая партыйна-клясавая гаспадарсьцьвеннасць на ўсё павінна наляжыць свой штэмпэль. Дык праявы зъяднанья вольных адзінак у няпрымусовыя грамады ўсе ж такі ёсьць у тых кірунках жыцьця, дзе іх забараніць нельга.

Сучасная кааперацыя, якая працуе толькі ў эканамічным кірунку, зъяўляецца адным з узору няпрымусовага аб'яднанья. Некаторым такое цверджанье можа здацца съмешным, калі глянць на сучасную, тым болей краёвую, кааперацыю, якая ўся ўпэцкалася ў селядцовым сосе і, здаецца, болей пасъвяціла свае сілы нячыстай спекуляцыі, чымся ідэі стварэння вольнай адзінкі ў вольным хайрусе. Але направер выходзіць, што кааперацыя - адзінае грамадзянскае зъявішча, якое няпрымусова аб'еднавае сяброў і не дэкларуе прымусу для іншых.

Трэба ад'значыць, што ў кааперацыі, нягледзячы на яе сур'ёзныя жыцьцёвывя заданыні і вагу, няма нічога падобнага да палітычнай пляцформы. Кааперацыя ня мае азначанага ідэалу, які мог бы зрабіцца Малохам кааперацыйнага руху, вымагаючым чалавечых ахвяр. Рух кааперацыі кіруецца выняткава жыцьцёвымі заданьнямі, і ніякай папярэдній ідэёвасці ў ім няма. Былі спробы ў гэтым кірунку, каб стварыць кааперацыйны ідэал, як скончыліся яны няўдачаю.

**Гістарычныя шуканыні няпрымусовых формаў
соцыяльнага аб'яднання. - Сучасная каапэрацыя як узор
няпрымусовага злучэння. - Адвечны шлях.**

Няхай сучасная палітычна-грамадзянская дзеянасць - банкрут, няхай найбольш пашираныя съветагляды не развязваюць найбольш канечных жыцьцёвых пытаньняў, а выхад ёсьць, быў адвеку, мігаци ў цара, або ў клясы, на Захадзе ўся ўлада падзелена паміж уладаючымі клясамі, але ніхто ня мае поўнасці ўлады і ня зусім адапхнуты ад яе. Сіла эканамічна таксама падзелена, і ўласнасці ў народным багацьці зусім не пазбаўлены навет пролетарыят, што зусім немагчыма для забітага, матарыяльна беднага ўсходняга пролетарыату. Акцыі расейскіх шахтаў, а ў часе вайны і гаспадарсьцьвенных пазычак, куплялі французскія пролетары: кухаркі, пакаёўкі, швайцары, звоздыкі; вось чаму цяпер пасція нацыяналізацыі расейскіх шахтаў і скасаваньня даўгой яны адчуваюць сябе пакрыўджанымі гаспадарамі расейскага добра. Ангельскі работнік, можа ня ведаючы аб tym, карыстаў з эксплатацыі індуса-земляроба, кафра-быдлавода; карыстаў прыбылкамі імпэрыялістычнага вырабу і гандлю, каб палепшыць свой дабрабыт: мець кватэру ў 3-4 пакоі, электрычнасць, газавую печ, піаніна, мягкія мэблі. Так само жыцьцё працівілася развіццю скрайнасцяў, ставячы ім апор. Навет такая ўмеркаваная ідэя, як Ліга Народаў, радзіўшыся ў Амэрыцы, на эўрапейскім ґрунце пацярпела катастрофу, дзеля таго, што здавалася залішне радыкальнай.

Неабходна стварэныне новых соцыяльных аб'яднанняў, ў якіх гарманізавалася б магчымасць існаваньня вольнай незалежнай адзінкі асобы і плоднай соцыяльнай паступовай працы, не затрыманай прагавітывым эгоізмам адзінкі. Незалежная творчая адзінка ў творчым, няўзьдзержным адзіначным эгоізмам хаўрусе - ідэал будучыны. Ён быў часткай зьдзейснены ў прошласці, ў малой долі ёсьць і цяпер.

Самыя пачатковыя людзкія грамадкі былі пабудованы на падставе прымусу. І пачатковы радавы камунізм і сямейныя колектывы, на якія распалася радавая камуна, былі пабудованы на абавязковай прыналежнасці кожнага сябра да свайго роду або сям'і. У нутраных адносінах панавала старое абычаёвае права ды воля старшага як бязумоўная ўлада. Трудна было шукаючай адзінцы здаволіцца такімі абставінамі. Яна рвалася на волю, але там чакалі яе дзікія зъявы, голад, небяспечнасць; у грамадзе - прымус, неадпаведная жаданьням праца, зьдзек дужэйшых над слабымі. І вось яднаюцца грамадкі нездавольненых і адыходзяць ад роднага карэнья. Прадгістарычныя часы і ранейшая гісторыя славянаў ведае бяз ліку гэткія грамадкі-аб'яднаныні, катарыя шукаюць новага жыцьця, новае долі. Беларускія сябрыны, паўночна-славянскія ватагі, чорнагорскія ўдружэнні, чэскія задругі то на лёгкіх чаўнох па рэках і морах, то сухім шляхам ідуць на новыя месцы, займаюцца промысламі, творчы сабе жыцьцё, якое ім здаецца лепшым. Калі сябру што не падабаецца, ён вольны пакінуць сябрыну, адыйсыці; калі ўсе нездаволены, сябрына распадаецца і сябры ідуць шукаць лепшай долі. Та-

Яшчэ прыклад: эўрапейскі соцыялізм. Другі Інтэрнацыянал, разбураны жыцьцём, цяпер шукае службовае пасады ў канцэлярыях капіталізму. Наагул, ў палітычным жыцьці ў праціўнасці Усходу, дзе ня можа загінуць прынцып концэнтрацыі ўлады ў адных руках, або ў цара, або ў клясы, на Захадзе ўся ўлада падзелена паміж уладаючымі клясамі, але ніхто ня мае поўнасці ўлады і ня зусім адапхнуты ад яе. Сіла эканамічна таксама падзелена, і ўласнасці ў народным багацьці зусім не пазбаўлены навет пролетарыят, што зусім немагчыма для забітага, матарыяльна беднага ўсходняга пролетарыату. Акцыі расейскіх шахтаў, а ў часе вайны і гаспадарсьцьвенных пазычак, куплялі французскія пролетары: кухаркі, пакаёўкі, швайцары, звоздыкі; вось чаму пасція нацыяналізацыі расейскіх шахтаў і скасаваньня даўгой яны адчуваюць сябе пакрыўджанымі гаспадарамі расейскага добра. Ангельскі работнік, можа ня ведаючы аб tym, карыстаў з эксплатацыі індуса-земляроба, кафра-быдлавода; карыстаў прыбылкамі імпэрыялістычнага вырабу і гандлю, каб палепшыць свой дабрабыт: мець кватэру ў 3-4 пакоі, электрычнасць, газавую печ, піаніна, мягкія мэблі. Так само жыцьцё працівілася развіццю скрайнасцяў, ставячы ім апор. Навет такая ўмеркаваная ідэя, як Ліга Народаў, радзіўшыся ў Амэрыцы, на эўрапейскім ґрунце пацярпела катастрофу, дзеля таго, што здавалася залішне радыкальнай.

Трэба ад'значыць, як цікавае зъявішча заходняга жыцьця, што разьбітае войска прыхільнікаў нейкай ідэі не складае свайго аружжа, а, праграўшы бойку, пачынае існаваць як звычайны агульна-грамадзкі фактар. Бачым, што па катастрофе каталіцтва яно існтуе і карыстаецца ў нейкай часткі грамадзянства пашанай і падтрыманьнем. Наагул, варожыя кірункі шукаюць паразуменьня, ідуць на згоду, абяцаюцца падтрымліваць адзін аднаго.

З гэтага выплывае нейкі распыл жыцьця, існаваныне шмат асобных, нічым ня звязаных часцінак. Мір, як асобы, так і грамадзянства, ня звязаны нейкім аб'яднаньнем. Ўсё рассыпана, ўсё падзелена, воража настроенае жыве разам, згаджаецца, не протэстуе. Да часу, пакуль няма значнай перавагі, аснова зах.-эўрапейскіх адносін - компраміс.

* * *

Мы, беларусы, вагаліся паміж двума культурнымі тыпамі, ня ведаючы, да якога прылучыцца. Нам падабалася ўсходняя прастата, шчырасць, адпаведнасць выгляду нутранай сутнасці, якія вызначаюць

чалавека Ўсходу. Калі ён добры да каго, дык можа палажыць за яго сваю душу; калі ён кажа, што любіць, дык ня зробіць ніякае прыкрадзені. Старожытны прыклад - кіеўскі князь Святаслаў: ён ніколі ня ўжываваў хітрасці, здрады. Ідуchu на ворагаў, папераджаў іх: “Іду на вы”.

Гэта грунтоўная рыса Ўходу нам вельмі падабалася, але, ўгледжваючыся ў жыцьцёвым абставіне, мы прыкметлі, што правесці яе цалком у жыцьцё - немагчыма. Мы прыкметлі, што апрача маны карыснай можа быць і ёсьць яшчэ мана съвятая. Ня толькі дзеля карысці і з прычыны ніzkіх пабуджэнняў нельга называць сваіх ворагаў - ворагамі, а з прычыны грунтоўнай навыразнасці жыцьця, калі часта самыя простыя рэчы трудна назваць іх уласнымі іменінамі. Прыклады на кожным кроку даводзяць нам аб гэтым. Не аб кожнай рэчы можна пеўна сказаць, ці любіш яе, ці не, ці добрая яна, ці благая. Вялікі абшар жыцьця застаецца навыразным, цёмным і толькі з вялікай тугой гэта можна назваць белым або чорным.

Тое, што Захад уцяміў гэтую праўду, нам вельмі спадабалася і было вельмі прынадна. Заходнія цывілізаціі пачуцьцё здавалася нам зусім адпаведным да сапраўдных абставін жыцьця. З гэтага пачуцьця выплывае зах.-эўрапейская цярпімасць да розных кірункаў людзкай думкі і яе праяваў, з гэтага вынікае і тое вельмі прыемнае асабістасць захаваньне заходняга эўрапейца, якое сваей далікатнасцю так ад'значае яго ад простага і грубога Ўходу.

Дык вось, нам вельмі падабалася і цягнула шчырасць і вызначаенасць Усходу, а з другога боку - большая об'ектыўнасць і болей чалавеческое захаванье Захаду. Жыцьцё вымагала сінтэзу, згарманізованья абодвух кірункаў, але гэта, як убачым, зрабілася немагчымым.

Ў сваёй акрэсленасці кірунку, нахілу ўсё даводзіць да канчатку, ўсяму даваць аднолькавую форму Ўход даходзіць да абсурду. Як драбніца, вышла і тое, што Ўход не прызнаваў нас як беларусаў, а вымагаў ад нас прыняцця свайго ўсходняга выгляду, які, па ўсходніму разуменію, быў абавязковым. “Славянские ручы солються в русском море” - вось як падгрунтовавалася абавязковасць абмаскаліцца. З гэтага вынікае гвалт і ўціск нашай індывідуальнасці, з гэтага - гвалтоўнае жаданье адняць наш твар. Яны ня ўцымлялі, што разам з беларушчынай мы трацім і лепшую частку чалавечнасці.

Нашага вызваленія, нашага ратунку ад прымусу Ўходу мы чакалі ад Захаду. Ён ішоў да нас з прыемнай усымешкай на рожавых вуснах, і мы гістарычна пазнаёмліся з гэтым ласкавым выглядам. Праўда, нашым бліжэйшым Захадам былі славяне, палякі, і заход-

тыя, якія кажуць, што наагул ўсё добра, а перашкаджаюць толькі “маленькие недостатки механизма”, што вінавата ня зъмена асновы, а гэтыя самыя дэталі: тут маєм ужо справу з вечнай праявой духовага мяшчанства.

Справа ж, пеўне, толькі ў тым, што на зъмененым грунце жыцьця людзём не хапае творчай здольнасці, каб вытварыць адносна да новага грунту і ўсе дэталі. Не хапае творчай энергіі, і мімаволі драбніцы вяртаюцца да старога, абыртаючы жыцьцё ў дрэнную карыкатуру, на новае віно ў старым мяху, або труп, убраны ў балёвую вопратку.

Гэтага страшнага выгляду спужаліся найбольыш сумленныя камуністыя. Пасыль актыўнага выступлення нямецкай камуністычнай партыі ў марцы сёл.г., творчасць якое вызначылася ў сотнях съмерцяў, узрывах, псованыні дарог і інш., іх быўшы правадыр Леві адхіліўся ад іх, пачаўшы голасна маракаваць:

“Таварышы, што вы робіце?.. вы, што кажаце аб долі і волі работнікаў - чаму кідаецце іх на съмерць, голад і нядолю?”. Так кліча і кожны шчыры прыхільнік працоўных масаў. “Сама” Кляра Цэткін зрабіла прапазыцыю аб зъмене партыйнай тактыкі, якая больш падобна да бакунізму, чымся камунізму...

Абодва погляды на жыцьцё, як “усё істнуючае – разумна”, так і праціўны, маюць у сабе частку праўды. Першыя кажуць аб магчымасці зъмены цэлага і патрэбы працаваць над дэталямі. Тут ёсьць рацыя, бо чалавек павінен тварыць жыцьцё цалком і ў вялікім і ў малым. А патрэба тварыць вялікае вечнае, што здаецца немагчымым першаму съветагляду, падчыркнена другім кірункам. Чалавек павінен тварыць вялікае, ён чуе, што ён - сын Божы, што ён - частка Бога, што ён павінен тварыць волю Айца свайго.

Так абодва кірункі зыліваюцца ў адзін “усё істнуючае – творча”, гэта значыць, вымагае творчасці, працы, а што істнуючага няма ні разумнага, ні неразумнага. Пакуль яно істнуе, як-бы стаіць, патуль яно неразумна і вымагае творчасці; цераз творчасць яно імкне да разумнага, але па сваім зыдзеісненіі зараз жа робіцца неразумным, г.зн. вымагае новае творчасці. Ў жывым няма ні разумнага, ні неразумнага, гэта - катэгорыі няжывога. Жыцьцё вечна імкне, ліеца, цячэ. Вечны творчы працэс ад неразумнага да разумнага і ніколішняе недасягненне да апошняга - вось істота жыцьцёвага працэсу.

А вось з другога канца вучэньне аб разумнасці істнуючага. “Ўсе факты грамадзкага жыцця знаходзяцца ў залежнасці ад “гістарычнай неабходнасці”. Тоё, што ёсьць, мае сваю гістарычную падставу - такая істота погляду на жыццё як рэформа-соцыялістых, якіх камуністыя завуць соцыяль-здройцамі, так і кожнага, хто хацеў нешта стварыць з жыцця і спасаваў перад ім. Мы бачылі праменнасць паходжэння самага соцыялізму, а рэфармістыя кажуць: “вось гэтая зьявішчы жыцця - гістарычныя, неабходныя, знача і соцыялісты навет іх павінен прыняць...” Бараніць бацькаўшчыну трэба - знача, трэба войска. Трэба войска - патрэбны вайсковыя крэдты. Вайна вымагае тайны, знача, гэтая крэдты не падлягаюць народнаму кантролю. Так рэфармістыя адмаўляюцца патроху ад усіх жаданняў соцыялізму, трацячы сэнс свайго істнаванья.

Вынік з гэтага той, што разам з разумным пачынае істнаваць і неразумнае, і калі жыццё прынята цалком, дык трэба прымакь усе яго бакі. І вось, калі вы сустракаеце чалавека, які згаджаеца з асновай істнуючага (проці дэталю ён можа рабіць опозыцыю), дык робіцца ясным, што творчае і жывое ў ім памерла, што ён здольны толькі на маленъкае, што яму не дасягнуць агульнага і вечнага.

Ёсьць другі тып съветагляду: “ўсё істнуючае – неразумна”. Тады нехапаючая папярэдняму тыпу актуальнасць у грунтоўным перабудаваньні жыцця кідаецца ў другую скрайнасць. “Так далей жыць нельга”, - любімы выраз Бакуніна, і бакунізм зьяўляеца найболей ясным прыкладам гэтага ультра-актыўнага съветагляду.

“...мы стары съвет зруйнуем
Да аснаваньня... А затым
Мы наш, мы новы съвет збудуем.
Хто быў нічым, той будзе ўсім”, -

так пяноць сучасныя актыўістыя - прыхільнікі III Інтэрнацыяналу. Іх досьлед зроблены. Ад старой Рasei не засталося і каменя на камені. Грунт жыцця стаў новым, але чаму ж у дэталях жыццё так прыкра падобна да старога? Чаму трудавая павіннасць падобна да паншчыны, сучасныя адміністратары да старых гараднічых, чаму адкрыта кажуць: “Не абманеш - не паедзеш”, чаму ў працоўнай рэспубліцы ніхто літаральна ня мае магчымасці жыць з уласнай працы, а павінен шукаць непрацоўнага заробку: ў спекуляцыі, хабарніцтве і іншым, што забаронена законамі? Чаму гэта дэталі жыцця так зьдзекуюцца з яго, калі зменена самая аснова? Ёсьць і ў сучасных камуністых свайго гатунку рэфармістыя і хрысьціянская мораліс-

нія ўплывы прынялі ў іх спэцыфічна-славянскія выразы, але ўсё ж гэта быў Захад. Прынцып ня толькі ня лічыць шэрае чорным, але съцерагчыся і белае назваць белым быў прыняты і нашымі суседзямі. І глыбокія народныя гістарычныя дасьледзіны навучылі нас, што калі заходні чалавек робіць вам прыемнасць, дык гэта ня знача, што з яго боку ня будзе прыкрасы. Яго пацалунак съведчыць ня толькі аб прыхільннасці, але і аб магчымасці зрады, такія ўжо глыбокія, народныя дасьледзіны.

Гэтая рыса Захаду моцна адчуvalася ў яго адносінах да нас. Ён прынёс нам найлепшыя ідэі: гуманістычныя, ліберальныя, дэмакратичныя, але разам з пекнымі словамі зайдёды зъмяшчаліся гвалт духоўны і эканамічны, эксплатацыйны, ўціск, зънявага. Пекныя слова і благія дзеі неяк дзіўна і незразумела для нас ужываліся ў заходнім жыцці.

Усход гвалціў нас у імя шырокіх заданняў: ў імя зыліцца ўсіх славянаў, у імя аб'яднання пролетарыяту ўсяго съвету. І гэта ня толькі ад'знака маскалёў, а ўсяго Усходу наогул, бо навет адзін харвацкі паэт і той кажа, што харваты абновяць съвет, пойдуць на чале паўстання проці “гнілога заходу” і створаць вялікі ўсясьветны культурны сінтэз. А Захад не такі, Захад такой абмылкі ня зробіць: ён ведае няздольнасць, немагчымасць рэалізацыі такіх ідэй. Але практычна адносіны да нас Усходу і Захаду розніца толькі ў драбніцах: не па сутнасці, а толькі па колькасці, велічыні. Усход адразу захоплівае шмат, Захад - па сваёй далікатнасці - меней. Ніводзін зўрапейскі імперыялізм не парынаеца ў сваіх замерах і плянах з маскоўскім Інтэрнацыяналам, так сама і Варшава ніколі ня квапілася на Москву або Прагу, тады як Москва зусім щыра ў сваім славянафільсцівye хоча валадаць і Прагай, і Варшавай, і Белградам, і Софіяй.

Затое Захад - вялікі чалавек на малыя справы, і яго здольнасці моцна адбіваюцца на беларускай шыі. Польшча ня верыць у сваё славянскае прызваньне, яе мэсыянізм - ўсходняга капылу, яго творца - беларус па крыўі - Міцкевіч. Але для сапраўднага паляка яго мары - так, пекныя слова, а арганічна зразумелай і прыемнайпольскому сэрцу засталася “*idea jagie Poсska*”, вельмі далёкая ад міцкевічускага мэсыянізму, толькі штучна ім прызадобленая. Тут справа не ідзе аб усім съвеце, аб усіх славянах, не - Польшча хоча быць “*od morza do morza*”.

І вось ідзе гвалт над нашымі душамі, бо мы прыпадкова апыніліся так сама паміж абодвымі морамі. Тут Захад ідзе з ўсей жорстка-

сьцю ўсходу: гвалт, прымус, зьдзек, вырываньне душы беларуса ідзе разам з усімі атрыбутамі прыемнага заходняга твару.

* * *

За даўгія вякі гнёту і зьдзеку над нашай душой мы ўцямілі, што якую скуро сілком не накінь чалавеку, ён застанецца незадаволеным, бо заўсёды ён захоча перш-наперш быць самім сабой, чалавекам, а не замарожаным каталіком або праваслаўным, выгаленым на адзін капыл расейцам, ці паляком, прававерным буржуём, ці камуністым. Ў гэтыя цесныя мізэрныя рамкі не ўсадзіць вялікай души чалавека. Векавое дас্বядчэньне кажа нам, што вольнага раззвіцця нашага духу не запяўняе ні заходняя ні ўсходняя культура, бо яны абяртаюцца ў формах гвалтоўнага, людаежнага мэсыянізму і розынца між імі толькі ў назовах, лёзунгах, а іх апіскаючыя ланцугі - аднолькавы для нашага духу.

Трэба шукаць на другіх шляхох...

Каб запеўніць нашаму народу вольную творчасць ува ўсіх галінах жыцця, трэба стварыць і адпаведныя, свае, беларускія, формы жыцця. Гэта ж зусім ясна, але ў съветлым імкненіі духовага адраджэння хаваецца і вялікая небясьпека: каб як замест чужацкіх мэсыянізмаў не стварыць свайго, ўласнага, каб як знайдзеная форма новага беларускага жыцця не зрабіліся для нас саміх вялікай турмой і зьдзекам. Бо на прыкладзе чужацкіх мэсыянізмаў мы бачылі, як страшэнна сціскае жыццё адтрымаўшая неакрэсленую ўладу форма. З нашага высокага парыву індывідуальнага і народнага адраджэння ня створым жа гвалту і енку ні для іншых, ні для саміх сябе: не павінна быць беларускага мэсыянізму. І ў вялікім і малым, і для сваіх і чужых ён - прымус, зьдзек і съмерць. Ўласным коштам - мільёнамі съмерцяў, хваробы, нуды служылі мы чужацкім мэсыянізмам. Не на гэтай падставе збудуем нашу будучыню.

Трэба шукаць на другіх шляхох.

Трэба пазнаць, дзеля чаго сучаснае жыццё нашых суседзяў прыняло такія сціскаючыя, гвалтаўнічыя, бяздушныя формы.

І вось калі чалавек даволі малады сэрцам, каб мець надзею, што з жыцця можна зрабіць нешта цікавае і каштоўнае, затрымаецца думкай над сучасным жыццём, дык спачатку яму пачне здавацца, што выхаду няма, што съветлае і праменнае - толькі мана, а направер усё апыняеца пылам і гразью. Запраўды, дзе ж той съветагляд актыўных людзей, шчыра кахаючых працоўны народ, для якіх яго доля - іх доля, дзе ж такі съветагляд, каб ён здаволіў сумленнага чалавека?

Ўсе істнуючыя пагляды на жыццё можна груба і прыблізна падзяліць на два станы: адны кажуць - ўсё істнуючае - разумна, другія ж - неразумна. Хай выбачыць нам Гэгэль, што мы яго формулу скарыстаєм у tym сэнсе, як яе ўжывае грамадзянства, а ня ў такім, які ўлажкыў у яе вялікі філёзоф.

Прыхільнікі таго, што “усё істнуючае – разумна”, не становяць якой-небудзь выразнай групы, тут мы знайдзем думкі і кірункі, належачыя да розных чалавечых груп. Найболей выразны прадстаўнік гэтага кірунку - офіцыяльнае хрысьціянства, як яго тлумачыць духавенства. “Любі бліжняга і ня рыпайся, бо нічога ня зробіш... Ніводзін волас не спадзе з твае галавы па тваёй волі... Калі бачыш несправядлівасць, гэта ад Бога, так павінна быць... Паважай начальнікаў, ня лай багатых, бо нічога не паможа”... Быццам так запаведаў Той, быццам такі гнілы спакой запаведаў Той, хто казаў: “Ня мір прынёс Я вам, а меч”. Быццам Той казаў паважаць бязумоўна старэйшых, Хто, блішчучы вачыма, мятаў на іх громы і самую крыўдную лаянку: “Ліцамеры, зъмеі, параджэнны ехідніны... вар'яты і съляпяя... хай упадзе на вас уся кроў праведная, якую вы пралілі... вось застаўляеца дом ваш пуст”... і гразіў ім вечным агнём і скрыгатаньнем зубоў і праклёнам, як на няплодную смакоўніцу.

“На маісейовым сядалішчы селі кніжнікі і фарысеі”, гэта ж літаральна адносіцца да сучасных прапаведнікаў афіцыяльнага хрысьціянства, каторыя забыліся аб tym, што “і Айцом нікога не завеце, бо адзін у вас Айцец на небе, і настаўнікамі не завецеся, бо адзін настаўнік – Хрыстос”. Сучасныя айцы і настаўнікі высмакталі з пальца тое, чаму вучаць народ, і істота вялікага, несъмяротнага вучэння ў іх вуснах пажоўкла, ссохла, страціла жывы дух. Хрыстос казаў, што мы - сыны Божыя, нам кажуць, што мы дзеці нячысьціка. Ён казаў, што мы павінны рабіць волю Айца нашага нябеснага, сучасныя айцы і настаўнікі, што - іхнюю, бо вольны, творчы дух не ад Бога, а ад нячысьціка. Так адмаўляеца творчасць, імкненіне да съвятлейшага, а жыццё ўганяеца ў форму выгляднай набожнасці.

пеўна, стоячы на грунце незалежнасці, Дырэкторыя была фактычна блізка ад здавалення культурна-нацыянальнай аўтаноміі, аб чым съведчыць прамова ў Польскім Сойме прэм'ера Скульскага. Гэты кірунак як мала жыцьцёвы практична адкінуты.

Ў ліпні 20 г. групка фэдэралістычна настроенай беларускай інтэлігэнцыі прызнала “беларускі савецкі ўрад”: савецкую Беларусь за магчымасць легальнай працы. І гэтая спроба рассыпалася, не пакінуўшы навет ніякіх сълядоў.

Цяпер найболей рэальным шляхам здаецца ўмова с.-р.-аўскага ўраду з ліцьвінамі. Але і тут толькі съляпы ня ўбачыць, што палітыка міністэрства па беларускім справам у Ліцьве съведчыць аб tym, што ліцьвіны маюць уласныя зданьні, непадобныя да зданьняў са міх беларусаў¹.

На гэтых кароткіх увагах хацелася затрымацца, каб паказаць, што ў сучасных умовах так далёка нам яшчэ да запеўнення грамадзянскай творчасці шляхам аднай палітычнай працы. Ясна, што пад чужацкім панаваньнем мы, як і іншыя здаровыя народы, ахвярованы на паўстаньне, або на дэгэнерацыю. Але і сучасная палітычнае дзеяньні ў кірунку незалежнасці, падгрунтованая на захапленыні ўлады палітычна-клясавымі органамі, мала можа здаволіць сумленнага чалавека. Яна не дасягне ўсё роўна забесьпячэння грамадзкага самадзеяньні і можа выклікаць новую роспач і нездаваленне.

Нашы прарокі-песніяры, мусіць, марылі аб сапраўдна вольным жыццю ў сваіх несьмяротных абразох:

“І будзе ўнukaў панаванье

Там, дзе сягоныя плача дзед” (Я.Купала),

аб праўдзівай незалежнасці, вольнасці духу:

“Прыйдзе к нам воля святая, чаканая” (А.Гарун),

бо гэтыя пранікнёныя слова ня могуць адносіцца да куртатай палітычнай незалежнасці пад ласкай сымпатычных суседзяў ці навет да незалежнасці гаспадарсьцівенай з абавязковай дыктатурай якой-небудзь кіруючай клясы. Бо для нас, грамадзян-беларусаў, ўсё роўна, хто паложыць на наш стол свой капыт у лякерках, ці свой шляхціц-пан, ці соцыялістычны таварыш, ці запанелы мужык, - ня ў гэтым знайдзе свой выраз “воля святая, чаканая”... Не аб гэтым лятуцелі вяшчуны.

¹ Тут маюцца на ўвазе Летуву і летувіссы. - заўвага -редактара

II

Стварэнне формаў і змаганье з імі - гістарычны змест эўрапейскага жыцця. - Жывучасць соцыяльной формы.

- Духовае мяшчанства. –

Патрэба зменнай, ліччайся формы.

Сучасныя эўрапейскія народы адтрымалі свою культуру як спадчыну антычнай імперыі. Духу эльліна-рымскіх народаў прыняць яны не маглі; толькі жыцьцёвая патрэба выразнае формы ў гаспадарсьцівеннасці, рэлігіі і іншых галінах быту прымусіла прыняць рымскі прыклад адміністрацыі, войска, рэлігіі, права, наагул большасць палітычных, рэлігійных, эканамічных і іншых бытавых формаў.

Рымскаяе, а яшчэ раней Грэцкае гаспадарства згінулі з прычыны духовой распusty, дэморалізацыі. Апошняя ж была вынікам конфлікту паміж асобай і хаўрусам, гаспадарствам. Хаўрус не адпавядáў жаданьням асобы сваім захопліваючымі імкненнямі, барацьба асобы проціў уціску хаўрусу здэморалізавала і асобу і хаўрус, і яны загінулі. Ў змаганьні між сабой гарадоў, гарадзкіх партыяў і жадаючых бязумоўнай волі адзінак развалілася эльлінскае гаспадарства. Рымская імперыя, наадварот, задавіла, згвалціла асобу, пашыраючи рабства, душачы грамадзянскае пачуцьцё, творачы саладкаваты шовінізм: “dulce et docorum est pro patria mori”. Так згінуў і Рым, вырадзіўшыся ў вялікі хаўрус незадаволеных, узбаламучаных рабоў. Ні антычная думка, ні антычнае рэлігійнае пачуцьцё справы зносін асобы і хаўрусу ня вырашылі, як ня вырашылі пытаньня аб адносінах вечнага і смертнага, канечнага і безканечнага. Гэтыя пытаньні разам з выпрацаванымі формамі жыцця перайшлі да сучасных народаў.

Барбарская няўмеласць спраўляцца з усею грамадаю і рознасцю жыцьцёвых праяваў выклікае прыхильнасць да заўсёднай, выразнай, вызначанай формы. Ў такой форме барбary пачулі патрэбу ў той час, калі іх соцыяльнае жыццё пашырылася і ўзмацавалася. Для індывідуальнасці ня трэба формы. Дух жыве пачуцьцём, яму ня трэба сымболія: “дук дышыць, где хоча”. Толькі ў зносінах з падобнымі да сябе, з съветам надворным робіцца патрэбным вызнанчанасць - форма. Закон уласнага сумлення замяняеца агульнаабавязковай моральлю, фармальным, абычаевым правам, з якога развіваючца ўсе іншыя формы прававога жыцця. Калі барбary стыкнуліся з выпрацованай эльлінскай культурай, дык адразу на іх

соцыяльнай творчасці моцна адблісця антычныя ўплывы, але, на жаль, толькі з выгляднага боку. Спачатку бедныя барбары зусім ня ведаюць духоўнай спадчыны старажытнасьці, і толькі паволі з ёю знаёмыцца. І гэта няведаньне старога духу становіць сапраўдную нядолю новай Эўропы. Тое, што толькі цяпер пазнаў сучасны філёзоф Бэргсон, казаў 25 вякоў назад Гэракліт Цёмны: “Усё рушыцца, ўсё цячэ, нельга два разы плёхнуцца ў ту самую рэку”, а прыхільнасць да заўсёднай зьдзеравянеўшай, зымярцьвелай формы, да нязъменных рэчаў і ідэяў высьмеяў у сваіх камэдыях Арыстафан.

І вось, эўрапэец стараеца зьдзейсніць сваю прыхільнасць да цвёрдых формаў: Ўсход рыпаеца ўзяць візантыйскую спадчыну, як вала за рагі, і ў аднальковасць формы ўцінуць усё жыцьцё, ня гледзячы на тое, што такі способ прыгнятае, губіць усё жывое; Захад карыстае багацьцём рымскае культуры і ў сваім жаданьні ўсё ўсталяваць, вызначыць, спарадкаваць хоча зафіксаваць вечную зъменнасць і цяжкасць жыцьця, аб якіх казаў Гэракліт, у вялікім ліку няжывых, затое цвёрдых, прыемных эўрапэйскаму пачуцьцю формах. Сярэдняя вякі праходзяць пад знакам устаноўленай формы, догмату, падпарадкаванья аўторытэтам.

З векам Адраджэння пачынаеца протэст: у рэлігіі проці догмату і формаў, у філёзофіі і мастацтве - проці дазволенага і устаноўленага, ў палітыцы - проці суроўых формаў людзкога прыгону. Апошнія настроі выліваюцца ў цэлы рад паўстаньняў па ўсёй Эўропе, пачынаючы ад паўстаньня ў Англіі 1381 г. і канчаючы “Сялянскай вайною” 1525 г. Зьяўляеца вучэньне аб самацэннасці чалавека, яўляеца новы святы - Францішак з Асізі, каторы кажа ў праціўнасць офицыйальным перакананьням, што сутнасць чалавека і яго імкненія ня грэшныя і паскудныя, а добрыя і съветльныя, што ня трэба ланцугоў пакуты, што жыцьцё павінна быць радасным і прыгожым.

Адраджэнскі протэст ня зьдзейсніўся да канца дзеля сапсаванасці эўрапэйца. Яму ізноў захацелася цвёрдай формы, ён не пазнаў яшчэ, што кожная гэткая форма - ланцуг для жыцьця. Зноў ён звязратаеца да клясычнай формы і будзе па яе падставе ложна-клясычнага мастацтва асьвету і мораль да новага протэсту - Французскай Рэвалюцыі, ня ўцаміўшы таго, што старое ад'жыло, спаражнела, што нельга жывога ўкладаць у труну ад'жыўшага. На вогнішчах, запаленых рукой Кальвіна, гіне прэтэстуючы дух прэтэстанскіх рэлігій; яны, паўсталыя з абурэнья проці няжывой літары, хаваюцца ў плащч догмату і формы. Зноў усё, як быццам, замірае да новага спалоху.

Ў апошнія гады беларусы практычна пазнаёмліся амаль што з усімі кірункамі палітычнай думкі, і хто-б да нас ні прыходзіў, ніхто не папытаў наш працоўны, сялянскі народ, ці таго ён хocha; ніхто не зацікавіўся, а як жа ён надумаў пабудаваць сваё жыцьцё. Навет магчымасці голасна гаварыць, ці тарнуеца тое, што нам прapanуюць няпрошаныя госьці, ня было дано беларускаму народу. Лёзунгі захацелі жыць і даводзілі сваю жыцьцёвасць сілай пагрозы расстрэлу, катаваньнем гумовай палкай, зьдзекам над кожнай праявай сувядомых адносін да свайго зъместу. Толькі засыценкі Ўсходу і Захаду могуць пасьведчыць, колькі чалавечых ахвяр прынясла Беларусь за самае маленькае імкненне быць сама сабой. Трудна ў такіх абставінах казаць аб соцыяльнай творчасці, калі да нас прыходзілі з гатовымі формуламі і прымушалі супакоіцца на такім пракрустовым ложы. Казаць аб соцыяльнай творчасці ў нашым становішчы, гэта - казаць няпрыстойныя анекдоты ў доме мерцьвяка.

А жыцьцё цячэ. Можна з пеўнасцю съцвердзіць, што ўжо ўсё тое, з чым прышлі да народу нечаканыя апякуны, ўсё гэта ўжо спаражнела і зусім нягожа да жывога. Бо галоўнай умовы грамадзянскага жыцьця - магчымасці тварыць - мы ня маєм.

Перажытае і тыя акалінасці, якія мы наглядаем навакол сябе, кажуць нам, што запеўніць магчымасць грамадзянскай творчасці мы можам толькі ў разе адсутнасці перш-на-перш чужынскага прымусу. З гэтага выплывае падстава да неабходнасці палітычнай незалежнасці як першая падстава для народу быць самім сабой. Ў гэтым кірунку пачала працаваць беларуская палітычная думка. Але трэба ад'значыць, што дамаганню незалежнасці як падставе грамадзкай творчасці гэтай творчасці і не хапала. Трэба прызнацца, што справа незалежнасці толькі ў першыя часы свае неазначанасці мела свой праўдзівы, шчыры характар, за што той пэрыяд (ураду А.Луцкевіча) і можна назваць “утопічным”, романтычным. Калі ж справа незалежнасці скіравалася на практычны шлях сучаснай палітычнай працы, яна апынулася ў шпонах палітычнага прымусу, палітычнай-клясавай зацікаўленасці і ад сучаснай палітыкі мала чаго можа чакаць народ, быццам ён выкарыстае яе для свае народнае творчасці.

Як жа стаіць справа ў жыцьці? Першы беларускі Ўрад, што стаяў на грунце прыцыпавай незалежнасці, не дасягнуў ніякіх практычных вынікаў. Першымі спробамі “рэальнай” палітыкі былі спробы яго наступнікаў. Так, знамянітая “Найвышэйшая Рада”, або “Ды-эктормія”, хацела згаварыцца са шляхоцкім урадам Пілсудскага, і,

кірунак жадае зьдзейсьніць дыктатуру пролетарыяту, абмінаючы другія бязумоўна працоўныя клясы, бо аб апошніх марксізм заўсёды кажа з вялікім тактычным рэвэрансам.

Ёсьць яшчэ грамадзкія кірункі, якія завуць сябе соцыялістымі, але з марксізмам супольнага маюць або мала, або воража да яго настроены. Гэта тыя, што прызналі спадчыну “утопічнага” соцыялізму: на заходзе - хрысьціянскія соцыялістыя, на ўсходзе - народнікі (палітычны іх выраз - эс-эры). Беларускія рэвалюцыённыя соцыялістыя (быўшыя с.-р.), маючыя свае карані ў народніцтве, моцна адхіліліся ў бок марксізму. Што гэта - наплыўвае, ці істотнае - таксама будучыня. Гэтыя кірункі соцыялізму болей чулыя да справы агульначалавечага адраджэння, “вераць у неабходнасць” творчай чалавечай адзінкі, меней апіраюцца на клясавы грунт, але практычна, як кожная секта, былі абхоплены духовым мяшчанствам, застылі ў пакланеніні дактрынам і аўторытэтам і меней дасягнулі, чымся іх спрытныя колегі. Але трэба прызнаць, што гэты немарксіцкі соцыялізм мае жывыя карані ў грунце жыцця і зъмярцвеў толькі з-за свайго сектантства, вузкасці, духовага мяшчанства, катарае пашкодзіла яму выйсьці на широкі шлях.

Так ня здолелі актыўныя палітычныя партыі развязаць справу вольнай творчай асобы і соцыяльнай творчасці, бо ў ідэале кожнай быў ланцуг, прымус, дыктатура, як для іншых, так і на саміх сябе. Сучасныя партыйна-клясавыя групы і ўрады, што апіраюцца на таякія групы, скончылі поўным банкротствам. Сваймі сіламі, ня грунтуючыся на ўсёй грамадзянскай працоўнай масе, а толькі баючыся і асцярагаючыся яе, яны ня здолелі зьдзейсьніць тых лёзунгаў, якія так шчодра абяцалі сваім народам. Ўсе дэмакратычныя вольнасці здратованы дэмакратычнымі ўрадамі, соцыялістычны ідэал зусім далёкі ад зьдзейсьнення ўрадамі, якія завуць сябе соцыялістычнымі. Ніхто з сучасных съядомых грамадзян, калі ён не адтрымлівае значнай урадавай падмогі, шчыра ня пойдзе бараніць афіціяльных перакананьняў, ніхто ня пойдзе паміраць за гукі дэмакратычнай марсэльезы ці соцыялістычнага інтэрнацыяналу. Так тыя, што пачыналі шумлівай палітычнай бутафорыяй, вывярнулі шубу шэрсьцю ўверх. Іх сучасная, гінучая сіла апіраецца пакуль на народнай цемнаце і несъядомасці, на прыхільнасці да гучных незразумелых формул-заклінаньняў.

* * *

Усход спазніўся блізка на два вякі. І ў Маскве вынікае протэст проці душагубчай формы і разыўліваеца Смутным Часам, рэлігійным расколам, разінаўскім паўстаннем. Там справа не даходзіць ні да якіх вынікаў, бо протэст ня вылупляеца далей анархічных выпадаў. Заместа шуканья іншых формаў Усход, с усёю сваёю скрайнасцю, адмаўляеца ад іх, і, ясна, што жыццё, якое ня можа ні момэнту абыйсціся бяз формы, перамагае.

* * *

Можа, гэтае зацьверджанье гучыць крыху абстрактна, але зусім зразумела, што немаль уся жыццёвая нядоля мае сваёй падставай неадпаведнасць жыццёвага зъместу тым формам, ў якія ён уложаны. Ўсе няшчасці, як індывідуальныя, так і соцыяльныя, залежаць якраз ад таго, што формы жыцця заместа таго, каб служыць чалавеку, маюць сілу валадаць над ім, сціскаючы і затрымліваючы яго духовыя імкненіні.

Формы жыцця нам не накідаюцца, мы самі творым іх, мы самі, ў часе патрэбы, надзявалі нашы ланцугі, але тады яны былі неабходнымі: стварылі сямью, гаспадарства, суд, касыёл, партыю; гэта стварылі мы самі; шмат чаго ўжо сціскае, душыць нашу вольнасць, але створаныя формы маюць сілу вялікай жыццёвасці. Заместа таго, каб службы чалавеку ў яго жыццёвых патрэбах, форма сядзе яму на шыю, пачынае кіраваць чалавекам, заціскаючы сваёй уладай праўдзівае чалавечасць жыццё.

Змаганыне духу проці запанеўшай формы становіць зъмест жыцця і яго нядолю; патрэбна ліючаяся, зъменная, заўсёды адпаведная жыццёвым прайвам форма, але гэтага - няма.

Форма - вынік чалавечай творчасці, а чалавек творыць заўсёды кахаючы, ён любіць дзіця свае творчасці, жадае яму вечнага істнавання: ў гэтым - першая падстава жыццёвасці і сілы формы. Моральны закон, абычаёва права, ў творчасці якога прымае чын амаль што ўвесь народ, заўсёды мае ад'знаку боскасці. Творацца легэнды і казкі, што Бог сходзіць на зямлю і даў людзям гэты закон. Першы людзкі моральны кодэкс - Дзесяць запаведзяў - прышоў з маланкаю і грамніцамі ад самага Бога, каторы ў хмарах сходзіць на гару Сінай. Так, ад'знакаю боскага натхнення народ надзяляе кожную абычаёвую форму. Ў гэтым яе сіла, магчымасць валадаць людзямі, гвалтаваць іх, калі форма навет страціць свой сэнс і запатрабуеца новае.

Другая падстава жыццёвасці і сілы формы - карысць. Калі чалавеку або грамадзе істнуючая форма здаецца карыснай, тады заў-

сёды эгоістычныя мэты аздабляюцца істнуючай формай. Так, формай касьцёлу карысталася духавенства. Ідэя хрысьціянскай любасьці прыкрывала самыя дрэнныя карысныя замеры: “Хто дарыць цэркві - таму вечнае спасеньне, хто адніме ад другога і дасьць цэркві - так сама спасеньне душы, а хто адніме ад цэркви, таму - пракленства і вечная муки”. Так духавенства ўсходняе і заходняе карысталася прыхільнасцю народу да хрысьціянства, каб павялічаваць свой маёнтак. Ў свой час ідэя гаспадарства зрабілася канечнай, неабходнай: яе зреалізавалі ў пеўных формах. Цяпер жа невялікія кучкі буржуазіі, шляхэтва ці палітычных бадзякаў напінаюць горла ад кахранья да бацькаўшчыны. Справа ў тым, што форма сучаснага гаспадарства з яго паліцыяй, прымусам і турмамі запяўняе ўдачу іх цёмных справаў, і пратэст проціў вяльможнага машэнства раўнінца да зрады бацькаўшчыны і бяз літасці караецца. У парывах соцыяльнага натхнення родзяцца палітычныя партыі, а праз колькі гадоў, бачыш, жменька здольных хлапцоў круціць чалавечыя галовы, а разам не запамінае і аб сваёй кішэні.

Чым слабей разъвіта духовасць чалавека, тым большую вагу набірае форма: звычай, догмат, дактрына, незразумелы лёзунг. Добра ведама сіла абычаёвага права ў сялянскіх масах, фанатычная рэлігійнасць у цёмных малаасьевечаных народаў, іх прыхільнасць да патаемных рэлігійных формулаў у незразумелай мове. На нашых вачох вырастала дзіўная сіла палітычных лёзунгаў, так сама незразумелых, а часам і пазбаўленых зьместу, характару, як самага рэакцыйнага, так і ультра-радыкальнага, якія маса сустрачала дружнымі воплескамі.

Чым душа цімней, тым панаваньне формулы непадзельней. На канчатках форма перакручаваецца ў старажытнага Малоха, ў вогненнае жарало каторага маткі кідалі сваіх дзяяцей. Сколькі малохаў захавалася да нашага часу? Сколькі ім прынесена незразумелых, непатрэбных ахвяр. Псыхічная прыхільнасць масы, спрытная агітацыя - і зноў вантраба малохаў жарэ лепшыя сьветлыя, маладыя сілы чалавечтва, пеўныя ў тым, што яны гінуць за лепшыя ідэі чалавечтва, што яны прыносяць сваё жыццё на аўтар агульна-съветавой праўды.

* * *

Валаданьне формы над жыццём накладае на яго сваю пячатку: забірае сілу патрэба нярухомасці і спакою. Заўсёднасць і цвёрдасць робіцца душы прыемнай і неабходнай, як патрэба хадзіць па цвёрдай зямлі, а не па вульканічным грунце.

не палітычнай улады соцыялістычным пролетарыятам, але чуючы моцна сваю сувязь з тым Першым, што апавясьціў ўваскрасеньне праменай чалавечай души над цемраю і съмерцю жыцця, пісаў так: “Божа, даруй нам тое, што мы ня можам ісці па Твайму шляху мучаніцтва, а станем заўтра на крывавую барацьбу”.

І шмат паўстаўшых сталі сапраўднымі мучанікамі. На крывавым шляху соцыялістычнага мучаніцтва лятуцелі не аб захапленыні ўлады, не аб дыктатуры штыха і кулямёта, а аб звольненіні чалавечага духу, а卜 праменнасці жыцця для ўсіх зьняважаных і пакрыўджаных.

Так было да тэй пары, пакуль соцыялістыя не пашлі на палітычную працу ў буржуазным, клясавым гаспадарстве. Пачынаючы ад Маркса, згасцілі вялікія жаданыні і лятункі аб вольным чалавеку. Заместа “утопіяў” высунулася “навучная” ідэя захапленыня палітычнага апарату, каб сілком вясці масы ў соцыялістычны рай. Натхнёнасць соцыялізму зынікла, замянілася пустой, буржуазнага характару, крыважорнай дактрынаю: Маркс спусціў соцыялізм з “утапічнага неба” ўроўнь звычайнай дэмакратычнай партыі, якая маўрыць аб захапленыні ўлады, зъмянішы съятую справу чалавечага вызвалення на дасягненне клясавай перамогі. Праўда, трэба ўзяць пад увагу, што тут ідзе аб клясе прыгнечанай, абрабаванай; але кожны, хто ведае сучасныя адносіны, павінен признаць, што з учрайшага раба выходзіць найлепшы рабаўладца. Знача, справа ня ў тым, хто будзе каваць кайданы, а хто будзе насіць іх, справа ў тым, каб зусім спыніць няволю. Марксістыя адкажуць, што ў ідэале захапленыня ўлады і дыктатуры ёсьць адсутнасць прыгнечаных, бо ўладаром павінны быць усе прыгнечаныя, усе працуючыя. Направер выходзіць ня так. Як толькі выяўляеца элемент улады, яна заўсёднасць застанецца ў руках невялікай групы: такая ўжо істота ўлады. Марксізм лічыць магчымым даць уладу толькі пролетарыяту, ну, а сялянства павінна цярпець яго, хоць і “працоўную”, дыктатуру. Знача, ўжо рабы і ўладары ёсьць; і прыклад камуністычнага досьледу Pacei съведчыць, што працоўныя ўладары могуць быць вельмі жорсткі і несправядлівыя да сваіх працуочных рабоў.

Сур'ёзна казаць аб розніцы паміж соцыялізмам і камунізмам, ведама, ня можна, бо ў іх адзін слуп - марксізм і дактрына захапленыня ўлады. Тое, што робяць маскоўскія камуністыя, ў належачых абставінах паўтарылі б і варшаўскія соцыялістыя. Розніца толькі ў тым, што соцыялістыя - болей практычныя рэалістыя, а камуністыя-романтыкі не бяз дзіцячай самапеўнасці. Але як адзін, так і другі

льмі далёка ад дасягнення соцыяльнай творчасці, ад узгадавання творчай адзінкі. Сучаснае грамадзянства, разьбітае на клясы, хоча зъдзеісніць свой соцыяльны ідэал палітычным шляхам, г.зн. захапіўшы ў свае рукі ўладу, або маючы на яе значны ўплыў. Грунтуючыся на нейкай клясе, кожная партыя мусіць правадзіць думкі, карысныя для гэтага клясы. Партыя заўсёды кажа аб “рэальнай палітыцы”, абыт, што ў палітыцы няма сэнтыменту, кажа аб канечнасці “заднаважання” інтарэсаў па іх сапраўднай грамадзянскай вазе. Гэта знача, што справа заўсёды канчаецца тым, што чыя “вага” - большая, ў каго матар'альная сіла - вялікая, той усім і круціць. Праўда, кожная партыя мае харошую праграму, якая пачынаецца словамі абы дабры ўсяго народу, дзе спамінаецца абы лепшых чалавечых ідэалах, але абы істоце харошых слоў трэба разважаць па дзеле.

Напрыклад, Беларусі прышлося практична пазнаёміцца з рознымі палітычнымі ўплывамі. Што ж можна сказаць абы партыях дэмакратычных? Перш-на-перш, неадпаведнасць харошых слоў і дзела, ў каторай выяўляеца клясавая прагавітасць і ўсё душачае, гвалтчычае, съціскаючы ў сваіх ланцугох духове мяшчанства, абы якім казалі вышэй. Направер, калі выяўляеца вынікі “рэальнай палітыкі”, дык з-пад штандару з харошымі словамі “вольныя з вольнымі, роўныя з роўнымі” выглядае прагавіты твар шляхціца. І гэта зразумела, бо пры палітыцы рэальный і дэмакратычны, якая ня хоча лавіць журоўлёў ў небе, заўсёды ідзе абы скурных клясавых інтарэсах, абы скарыстаныні абавязкавага, прымусовага стану рэчаў у гаспадарстве. Тут нельга думаць абы магчымасці соцыяльнай творчасці.

Няздольнасць соцыяльнай працы ў палітычнай форме датычыцца ўсіх партыяў, стоячых на клясавым грунце. Карысна-клясавая адзнака характарызуе ня толькі буржуазна-дэмакратычныя партыі, але і соцыялістычныя. Прызнаць палітычную няздольнасць соцыялізму тым горай, што да апошніх часоў соцыялізм быў адзінаю касулькаю, адзінай надзеяй на магчымасць лепшай будучыны. Соцыялістычныя мучанікі сваёй крывёй, сваім бязрадасным, ахвярным жыццём без съятла і асабістага шчасця рабілі, здавалася, фундамант сонечнай будучыны. Пачаткавы соцыялізм Р.Оўэна, Ш.Фур'е, С.-Сімона, які звалі ўтопічным, вязаў духовыя сувязі са ўсімі лепшымі барцамі за чалавецтва - першымі хрысьціянамі, гуманістымі... На іх штандартах стаяла: шчасце ўсіх, шчасце адзінкі. Так яшчэ Піліп Фор у ноч перад лютавым паўстаннем парыскага пролетарыяту (1848 г.), ня ведаючы абы дакTRYНЕ Маркса, што шлях соцыялізму ідзе праз захаплень-

І вось большасць эўрапейскага грамадзянства набывае ідэяльгію, якую можна назваць духовым мяшчанствам. Яно ня лічыцца са зъменнасцю, вечнай цяжкасцю жыцця; вечная патрэба зъмяніцца, шукаць новага - надта марудная і клапатлівая праца. Адсюль выплывае прыхільнасць да рознага роду аўторытэтаў, пашана да пісаных законаў і констытуцыяў, зацверджанне докTRYН, ўстаноўленай моралі; паважанне сваіх і чужых “цвёрдых” перакананняў, здольнасці чалавека пасъвяціць ім сваё жыццё, ня гледзячы на тое, ці адпавядаюць яны яго ўнутранаму перакананню, ці не: ўсё гэта няробіць клопату ў кожным выпадку думаць, як трэба рабіць, і звязртатца да ўласнага сумлення.

Культура духовага мяшчанства выгадавала дзіве сапраўдныя сілы: моду і дысцыпліну. Мода моцна трymае жыццё ў сваёй уладзе: яе дыктатура пачынаецца ад выгляду вопраткі і канчаецца на перакананнях чалавека. Мода прымушае яго падпарадковацца яе ўказам, угрунтаванымі ў самым сэрцы чалавека. Ён пачынае сароміцца свае вопраткі папярэдняга сезону, баіцца паказацца адсталым у сваіх перакананнях: рэлігійных, палітычных, філёзофскіх. Мода стварае псыхоз на кіданье ў пратэстанства, вяртанье на старую веру, прымушаючы кожны раз чалавека заставацца ортодоксам. Мода прымушае быць соцыялістамі ці роялістамі, гледзячы па настрою масы. Працівіца модзе - небяспечна, за гэта можна страціць галаву. Толькі адзінкі, вышайшыя за масы, адважваюцца, ў часы рэвалюцыяў і наагул масавага псыхозу, заставацца самі сабой. Ці ж можна было рызыковаць пры трэцій Імпэрыі быць камуністам, а пры камуне - прыхільнікам імпэрыі?

Калі не памагае мода, на сцэну выплывае дысцыпліна. Апошняя павінна баараніць выпрацаваныя адэалы, берагчы істнуючыя падставы жыцця. Дысцыпліна, вельмі паважаная праз грамадзянства, гэта - здольнасць пераламаць сябе і маўчаць, прымуючы тое, прошлі чаго дух пратэстуе, з чым сумленне не згаджаецца. Дысцыпліна пранікае ўсе куткі жыцця; яна бывае рэлігійная, грамадзянская, партыйная, моральна, навуковая; ў кожным разе забараняе чалавеку рабіць па яго ўласнаму сумленню, а толькі па выпрацованай форме. Гэта - ланцугі, каторымі съядома апутаны чалавек, каб ён сядзеў ціха і ня рыпаўся.

Здаваленне істнуючым і сабой асабліва характэрным духовае мяшчанства, адсюль выплывае інэрцыя і непатрэба ў зъмене старога новым. Заўсёды самае імкненне да такой зъмены разглядаецца

як праступак, годны кары. Ад духовага мяшчанства не ратуе ні нацыянальнасць, ні рэлігія, ні кляса, ні партыя, ні прафэсія.

Як толькі ідэя хаваеца ў драўлянасць формы, няма ратунку, яна трухлявее, зынкае. Паглядзеце, што зрабілася з хрысьціянствам і яго кірункамі, калі яно прыняло форму цэрквы. Дух яго зынік, яго няма ў сучасных мураваных съвятынях. Дух нацыянальны заўсёды мацнейшы і чысьцейшы ў народаў прыгнечаных. Разам з пачаткам рэалізацыі ўласнай гаспадарсьцьвеннасці, з яе ўціскам нацыянальны дух прыніжаецца або і зусім гіне (прыклад Ресей, Польшчы).

Здавалася, што соцыялістычны, рэвалюцыйны рух вольны ад духовага мяшчанства. Жыцьцё даводзіць, што - не, што самая рэвалюцыйная ідэя, зрэалізаваная формулавай, памірае ў сваёй сутнасці, траціць сваю жыцьцёвасць. Прыхільнасць да пісаных праграмаў, зацверджаных доктрын і лёзунгаў так моцна навет у рэвалюцыянераў, што яны зараз жа накідаюць жыцьцю свае формулы і заместа таго, каб яго разьвіваць, мардуюць яго, зачарараваныя гукам знаёмых лёзунгаў, ня бачачы, што ў труне формул калісці съвятыя ідэі змарнелі, сплясьнелі, што час прайшоў і вымагае новай творчасці.

Духове мяшчанства было заўсёды, дзе заховаваліся съвятыя традыцыі, съвятыя асобы, рэчы і ідэі, прымусовае здавальненіе істнуючым, быццам “үсе добра, лепей ня трэба”, - а ўсе гэта было адвею. Ў нашы часы такі духовы съветагляд зрабіўся блізка што агульным. Вольная творчасць уцякла ў навуковыя кабінэты і студыі, а жыцьцё цалком аддана ў працу формаў для самых формаў. Запраўды, што робяць нашы парламэнты, ўрады, суды, цэрквы, партыі, як не ўганяюць жыцьцё ў труну формаў? И якім чынам ідзе сама праца? - Характэрным зъявішчам Эўропы зъяўляеца канцэлярыя. Праца яе съціснута статутамі, інструкцыямі, палажэннямі, і гэтай жа самай стравай яна трактуе тых, хто да канцэлярыі зъвернеца. Ўціснуць жыцьцё ў формулу - вось яе заданыне. И з гэтым спраўляеца вельмі шчыра. Трэба прызнаць, што ня толькі ўрады ўжываюць канцэлярыю; яе дух прабіваеца туды, дзе павінна была б працеваць творчая сіла: ў перадавыя партыі, профэсіянальныя саюзы, кааператывы. Дух зъмярцьвеласці вісіць над усёй грамадзянскай працай.

* * *

Час пераканацца, што няма формаў універсальных, формаў, абхопліваючых усё жыцьцё і яму адпаведных. Не затрымалася чалавече сумленыне ні на аднай форме, цудоўны цяг імкне яго далей, вышэй. Ўпалі ўсе формы, якія хацелі панаваць над чалавекам, бо ня

благаслаўляе прыгожай формай і харастром Бацька-Купала, жыватворны дух, жыватворная форма... Вось ад вечнай гармоніі паміж нявыразнасцю-матэрый, істотай усяго жывога, з творчым духам, каторы дае ўсяму жывому форму.

І мы - з лана Маткі-Матэрыі з вечным творчым духам агнявога Купалы прыходзім у съвет, каб тварыць формы, каб з мацярынскай нявыразнасці стварыць нешта “па свайму образу і падобію”, па образу нашай праменай душы. Хай жа тое, што мы творым, ня робіцца нашымі багамі, бо мы яго творым, а не яно нас.

* * *

Калі асобная адзінка можа знайсці свой індывідуальны ратунак у мастацкай або навуковай творчасці, дык у сферы соцыяльнай справы стаіць не так проста. Соцыяльная творчасць затрымліваеца і робіцца блізка што немагчымай з дзівёх прычын: першае, што некаторымі соцыяльнымі формамі карыстаюцца валадаючыя клясы і штучна затрымліваюць іх разьвіццё, а другое, што ўмовы соцыяльнай творчасці вымагаюць болей спрыяючых абставін, чымся для творчасці індывідуальнай. Нельга зразумець такой магчымасці, каб учарайшы раб зрабіўся незалежным гаспадаром свайго жыцьця, каб учарайшыя падмітальшчыкі вуліц апыніліся вольнымі мастакамі. Дужа цяжка выхаваць у кожнай адзінцы імкненіне да агульной творчасці, зразуменіне неабходнасці ісці наперад, а не здаваляцца істнюючым.

Дзеля гэтага да нашых часоў соцыяльная творчасць масаў ідзе не бязупынна, а скокамі. Творчасць масаў павінна перамагчы інэрцию зацікаўленых клясаў, і заўсёды толькі праз пераварот і рэвалюцию масы ідуць да соцыяльнай творчасці. Такі шлях - ненормальны, негарманічны і неэканомны ў страце чалавечай сілы. Масы павінны мець сталую магчымасць творчасці, але ў сучаснасці такой магчымасці нельга дасягнуць. Блізкая мінуўшчына вучыць нас, што адных рэвалюцыяў яшчэ далёка недаволі. Запэўніць творчасць соцыяльнай можа толькі творчая адзінка, маса творчых асоб. Творчасць масаў грунтуецца на творчасці адзінак. Прыклад Ресей кажа нам, што рэвалюцыя бяз індывідуальнае творчасці - толькі вялікая смута бяз конца і прасвітету.

Выходзіць нейкі зачарованы круг: для соцыяльнай творчасці павінна быць творчая адзінка, але ўзгадаваныне гэтай адзінкі ў значайнай частцы залежыць ад разьвіцця соцыяльнай творчасці.

Нажаль, ўсё тое, што цяпер робіцца ў грамадзянскім жыцьці, якое мае свой найбольыш інтэнсіўны выраз у палітычнай працы, ве-

з важнимі мінамі і пустых у сярэдзіне, як тыя “гробы павапленыя”.
Бо ўсё гэта затрымлівае жыцьцё, пазбаўляе яго творчасыці. Хай гу-
чыць у сэрцы кожнага старое, як съвет, і, як ён, праўдзівае:

“Ўсё рушыща, ўсё цячэ, нельга два разы плёхнуцца ў адну раку”.

* * *

Душа чалавечая, што прыходзіць у съвет падзівіцца з яго хараст-
ва, што прыходзіць адзін раз у съвет, ні да каго не падобная і адзіная
на сваім шляху і назаўсёды выходзіць з матар'яльнага жыцьця, такая
душа чалавечая павінна чуць сваё права жыць і тварыць, як кажа яе
сумленыне. Ніхто іншы ня створыць душы, не заменіць ніводнага
дня, ніводнай часіны яе самастойнага, самацэннага жыцьця. Чалаве-
чая душа, што прышла ў съвет адбіць радасыць ігры жыцьцяўых ко-
саў, напаіцца іх цяплом і ласкай, павінна разъвярнуць усю моц свае
творчасыці, каб злыцца ў творчым тэмпе сусьветнага дыханья, сусь-
ветнай гармоніі, прысутнасьць якой адчуvalі зорныя душы піфага-
рэйцаў, каб потым у жыцьцяўым стамленыні схіліцца ўзноў на ўлонь-
не вялікай Маткі-Матэрый, Маткі-нявыразнасьці, Маткі-непачатасыці,
поўнай сілы і моцы, поўнай смутку і нераджонага жыцьця.

Матка-Матэрый - падстава ўсяго істнуючага. Ў ёй зылты ўсе сілы:
варожая і кахаочая, творчая і руйнуючая, але сама яна - нявыраз-
насьць, незразумеласыць - толькімагчымасыць тварыць, а не самая
творчасыць. Яна - аснова жыцьця... Як старавечны бог Ксенафана -
камяк гразі, дзе зъмешаны вада і зямля, паветра і агонь - ў нявыразна-
сьці, толькі ўмагчымасыці і жаданыні радзіцца, стварыцца. Поўна
Яна смутку, поўна галасоў неясных, быццам шапаценыне нераспуш-
чанага лісця, лепету нерадзіўшыхся дзяцей і зъвяркоў: быццам сокі
жыцьця бродзяць, шукаючы съвету, чакаючы свайго нараджэнья.

Вось адхіляеца прадвечны туман, быццам хмары нараджаюцца,
быццам тоненъкія цуркі цягнуцца ўвыш, угару... родзіцца першы
нагад на жыцьцё: падзяляеца съвет і нявыразнасьць змроку.., але
яшчэ няма самага жыцьця, няма творчасыці. А калі зазіхациць пер-
шая маланка, шырокай бліскучай істужкай, злучаючы высокія, быц-
цам пазбаўленыя цяжкасіці, хмары і цёмнае, чорнае, нявыразнае
ўлоньне Маці-Матэрый, загрымаяць грамніцы, патрасаючы выраз-
ным грукатам прадвечную безгалоснасьць, - гэта прачхнуўся, вы-
шаўшы з лана Маці, адвечны Купала, гэта яго павіншаваныне сваёй
матцы, гэта першая ласка сваёй жонцы. І ў стамленыні завеяўшага
цяпла, дажджу і съвету пруць узвыш яшчэ ў зыбаныні дажыцьцяво-
га туману першыя расыціны, каторым жыцьцё дае Матка-Матэрый і

можна з чыстым сумленынем пасъвячаць ім свае душы. Ляжаць ра-
зыбітая і растрэсканая каля ног чалавека Малох рэлігіі, гаспадарст-
ва, пісанай моралі і яшчэ, і яшчэ.

На мёртвия формы, а сам чалавек - гаспадар свайго жыцьця. Ён
твoryцца усе формы жыцьця, яны залежны ад чалавека, а не чалавек
мусіць заставацца пад мёртвай уладай струхлеўшых формаў: рэлі-
гії, моралі, законаў, агульных зданьняў. Час зразумець, што жыцьцё
кіруець формамі, а не наадварот, што сам чалавек, яго вялікая, род-
ная сонечным косам душа, яе натуральныя імкненіні да съятла, ха-
раства, праўды - зъмест жыцьця, што ў праўдзівым незалежным
жыцьці няма месца ні ідэалам, ні ахвярам.

Трэба памятаць, што жыцьцё цячэ, што душа чалавека не стаіць,
што чалавек павінен укладаць сваё жыцьцё так, як яно разъвіваеца
і ліеца. Нажаль, гэта - незразумела і нячутна. Гэтае права гвалціць
і над ім зъдзекуюцца ад часоў, калі палалі жывыя вогнішчы Нэрона
і сыв. інквізыцы і да нашых часоў кулямёту і гумовай палкі.

Ў абедзьвюх культурах Эўропы над жыцьцём зъдзекуюцца фор-
ма: ў аднэй - моноліт, ў другой - рассыпаная ў крышталы. Бальзама-
ваць жа можна ня жывых, а толькі трупы. Прырода нам даводзіць,
што еднасъць формы і сутнасъці - неабходная ўмова жыцьця. Фор-
ма павінна быць, без яе жывое ня можа абысьціся. Толькі беска-
нечнае, вечнае ня мае формы. У форме - сутнасъць матар'яльнага
жыцьця. А яно ліеца, як рака, зъмяняеца, як косы сонца ў каплях
расы. Чалавечая душа - такая ж капелька, іграючая кветкамі косяў.
Трэба ж ня сціскаць, не хаваць футлярамі гэтай ігры, трэба даць
поўную магчымасыць зіхацець нялічаным багацьцем фарбаў. Ў гэ-
тым сэнс жыцьця і яго хараство.

Ў прытарнаваныні формаў жыцьця да гэтай зъменнасъці, ліочасыці,
ў шуканыні формаў жыцьця элястычных, цякучых, зъменных -
зъмест будучыны, зъмест індывідуальнага і соцыяльнага ідэалу.

III

Творчасьць як жыцьцёвая падстава. - Творчасьць як косьмічна сіла. - Сучасная палітычна чыннасць не запэўняе соцыяльной творчасці. - Незалежніцкае імкненне. - “Ўсё істнуючае – разумна”... – “Ўсё істнуючае – неразумна”... – “Ўсё істнуючае – творча”.

Да нашай пары мэтай выхаваньня было навучыць жыцьцю: гэта знача даць чалавеку гатовыя шаблённы, як кіравацца ў тых ці іншых выпадках. Выхаваньне імкнула, каб выпрацаваць у чалавеку пашану да прызнаных праўд, каб імі кіравалася чалавече сумленьне. Існавала і істнуне перакананьне, што ёсьць нейкі філёзофскі камень, які памагае на ўсіх шляхах і съцежках.

І вось што выпрацавалі такія зданьні: таннае самаздаваленъне, духовае мяшчанства, стаячае балота, адсутнасць творчасці. Праўда, трудней кожную часіну тварыць, чым ужываць гатовае, лягчэй здаваляцца зацверджаным прыкладам, чым шукаць адпаведнейшага, але хараство і шчасце жыцьця якраз залежаць ад таго, ці прытарнаваны да яго, ці адпавядаюць яму формы, ў якія жыцьцё ўкладаецца. Тут ня можа быць нічога гатовага, навучанага, зацверджанага. Тут не падойдуць старыя шаблённы, бо яны зробяцца толькі гвалтоўнымі, непатрэбнымі і цяжкімі.

Сапраўдны падставай жыцьця можа быць толькі творчасць. Творчасьць на кожным кроку: у штодзеннай працы, ў сямейных адносінах, ў грамадзянскім руху. Толькі тады жыцьця ня будзе съціскаць форма і чалавек здаволіць сваё прыроднае імкненне быць тварцом. Цяпер жыцьцё поўна нядолі, бо мы ня ўмеем быць тварцамі. Мы робім з нашага жыцьця нямілую ні сабе, ні каму іншаму турму, і нярухомы, нятворчы дух пануе ў нашай панурай штодзеннасці. Нятворчыя рабы, мы лёгка схіляемся прад кожным ідалам-формай. Толькі невялічкая частка людзей хочуць быць сапраўднымі творцамі, ды заказаны ім творчыя шляхі ў абшары грамадзянскай і асаўбітай штодзеннасці, і ўся іх творчая энэргія кіруеца ў вольныя даліны мастацтва і навукі.

Сапраўды, што такое - мастацтва? Гэта, перш-на-перш, тварэньне чистай формы, безканечнае, невычарпане тварэнъне. Чым вышэй мастацтва, tym ясьней у ім самастойнае шуканьне і стварэнъне формы. Зъмест усё болей адрываецца ад жыцьця, абасабляеца. Літэра-

тура пераходзіць у музыку, малярства, ў скульптуру; і ў музыцы гук пачынае жыць самастойным жыцьцём; нас цікавіць гармонія гукаў у тэй форме, якую яны прымаюць у музычнымі творы. Ў скульптуры асобную значнасць мае цела, маса, каторая пад рукой мастака пачынае жыць уласнай гармоніяй, якой няма ў сапраўднымі жыцьці.

Праўда, такой гармоніі паміж зъместам і формай у жыцьці няма, і мастацтва нам дае толькі прыклад таго творчага жыцьця, якое павінны тварыць і людзі.

Што мы далей бачым у мастацтве? Ці яно калі-небудзь здаволена, ці мастак калі-небудзь скінае галаву перад споўненымі творамі, ці пакланяеца ён створанай форме? - Не!..

Твор скончаны, душа выявілася... і далей, далей бязупынна, бяз устанку. Для мастака няма такога, самаздаваленъня. Калі душа вылілася ў адным абрэзе, яна ўжо перарастае яго, шукае ў глыбіні свае сонечнае істоты яшчэ глыбейшага, яшчэ адпаведнейшага сваёй нутранай праўдзе. Дзеля гэтага мастацтва ня мае свайго канону, ня мае зацьверджаных шляхоў, абрэзкоў. Калі мастацтва ўступае на гэты шлях, яно гіне: так было з усімі прыкладамі мастацкага акадэмізму. Апошні, як прызнанъне азначаных шляхоў мастацтва і нейкіх абавязковых абрэзкоў, душыць вольны творчы дух, і, ня творачы нічога новага, нарэшце, гіне ўва ўласным соку.

Вось як рашае пытаньне аб цякучыці жывой чалавечай душы і прытарнаваныі да яе формы вышэйшая чалавечая парода, найблей сумленная парода творцаў: бязустаннай творчасцю, адсутнасцю самаздаваленъня, вечным шуканьнем, вечным імкненнем далей, у глыбіні жыцьця.

Вось і мы ў нашым штодзеннымі жыцьці павінны стаць такімі тварцамі. Зъдзейсьнілі адну форму жыцьця, а ўжо ў глыбіні душы хаваецца новае; яшчэ смутнае і нявыразнае, а ўжо нездаваленъне, што дрэнна і тое й гэтае. Ня глушэце такога нездаваленъня і сапраўды ня “ўсё істнуючае – разумна”, верце голасу вашага сумленьня, жаданню зъмяніць, палепшыць жыцьцё. Разумней паляпшаць паступова, кожны дзень, слухаючы голасу сумленьня, чым у гаротныя часы рэвалюцыя ня быць ў сілах стрымліваць голасу помсты і крываў.

Хай ня будзе для чалавека нічога нярухомага, съятога: ні дактрын, хаваючых усё жыцьцё ў труну выразнай формы, ні зацьверджанай моралі на кожны дзень і гадзіну, на кожнае ўздыханье. Хай ня будзе строгіх дырэктываў, падстава якіх незразумела і далёка пачуцьцю. Хай ня будзе “чалавекаў у футлярах”, прыбранных золатам,